

# Чыг!

Рыгор Барадулін – чарадзей беларускай паэзii.

Што такое паэзiя? Сярод іншага – гэта выяўленне магчымасцяў мовы. Цi інакш: паэзiя – гэта мова ў яе вяршынным выяўленнi.

Рыгор Барадулін – чарадзей беларускай мовы.

Параўнайце тое, што мы чытаем у сённяшнiх (беларускамоўных, якiя засталiся) газетах, на беларускамоўных (якiя ёсць) iнтэрнэтных сайтах з tym, што напiсана ў «Нерушы», «Руме», «Вечаллi», іншых кнiгах Рыгора Барадулiна. Не па змесце, а па лексiцы параўнайце, граматыцы, сiнтааксiсе. Гэта не проста якасна адрозныя, гэта розныя мовы. I не толькi таму, што адна – празаiчная, другая – паэтычная: яны розняцца так, як рознiцца штучнае й натуральнае. Прычым паэтычная мова (у канкрэтным выпадку мова Барадулiна), якая найдалей ад гутарковай, выглядае натуральнай, а мова празаiчная (газетна-iнтэрнэтная), якая да гутарковай найблiжэй, – штучнай. Такой, нiбы на ёй пiшуць i размаўляюць не носьбiты мовы, а замежнiкi, перакладчики. I такую няўклодную, машынную (гуглаўскаю) мову ўсё большая частка яе карыстальнiкаў пачынае ўспрымаць як натуральную – i як натуральную скарыстоўваць: менавiта на ёй многiя аўтары пiшуць сёння й прозу, i вершы.

Мова спрашчаецца. Машынiзуецца, нiбы спраўджаючы тэорыю «лiнгвiста-марксiста» Н. Я. Мара: «Будучыня мовы – мысленне, якое вырастает ў вольнай ад прыроднай матэрiі тэхнiцы».

Гэта датычыцца не толькi нас – працэс сусветны. Шмат дзе (у tym лiку ў нас) ён накладваецца на працэс выцяснення роднай мовы, – i абодва працэсы, супадаючы, паскараюць адзiн аднаго.

Усё гэта пебяспечна. Вельмi. I калi б толькi для лiтаратуры – такой бяды. Нават калi б толькi для мовы...

Прырода мовы, нягледзячы на тое, што быў такі найвыбітны мовазнаўца, як Вільгельм Гумбальдт (як і прырода чалавека, нягледзячы на тое, што быў такі найвыбітны прыродазнаўца, як Чарльз Дарвін), дасюль застаецца загадкавай. У набліжэннях да разгадкі першынства належыць таму ж Гумбальдту, які й па сёння – найбольшы аўтарытэт у мовазнаўстве. «Мова народа ёсьць ягоны дух, і дух народа ёсьць ягоная мова, – цяжка ўявіць сабе нешта больш тоеснае,» – вось асноўная канцепцыя Гумбальдта, якую падзялялі ўсе вядучыя лінгвісты свету, у тым ліку гэтакі аўтарытэтны вучоны ў славянскім свеце, як А. А. Патабня. Менавіта Гумбальдт увёў паняцце «моўная свядомасць народа» й сцвярджаў, што як чалавек (народ) стварае мову, гэтаксама й мова стварае чалавека (народ). Кожная мова апісвае вакол народа, якому яна належыць, круг, выйсці з якога можна толькі ў тым выпадку, калі ступішь у круг іншы.

З гэтага вынікае: іншы круг – іншая мова. Іншая мова – іншы народ.

Каб было больш зразумела, як пад уплывам іншай мовы мы можам стаць (па свядомасці, па менталітэце) не тымі, хто мы ёсьць, прывяду прыклад (найблізкі) з гісторыі ўпłyvaў.

На сучасную рускую мову (якую люблю й супраць якой, як і супраць любой іншай мовы, нічога не маю) вялікі ўплыў аказала не толькі мова царкоўнаславянская (з якой увайшлі ў рускую, да прыкладу, дзеепрыметнікамі, якія цяжка вымавіць, слова й словазлучэнні: *предшествовавшее произошедшему*), але й цюркскія мовы. Найбольш відавочны гэты ўплыў у сучасных рускіх прозвішчах: *Иванов*, *Петров*, *Сидоров*. Этнічна рускія прозвішчы, якія ўзніклі да часоў Залатой Арды й захаваліся ў фальклоры, іншыя: *Илья Муромец*, а не *Муромцев*. Тут што істотна? Тое (і яно выяўляеца, адчуваеца ў мове), што *Муромец* – чалавек сам па сабе, самастойны, а *Муромцев* – не зусім. У цюркскіх мовах не толькі імёны, але й усе рэчы абвязкова супадносяцца з асобай, якой належыць. Без канкрэтызацыі таго, каму яны прыналежныя, ні чалавек, ні рэч як бы й

не існуюць. Усім і усім нехта павінен валодаць, над усім і ўсім гаспадарыць. Шах, бай... цар. Гэтакі менталітэт – і ён зафіксаваны ў мове. Яно не добра і не кепска, праста яно так ёсць. Там, на Усходзе. Але ці яно супадае з тым, што ёсць мы?.. Тут, на Захадзе.

Мы на мяжы кругоў. Пытанне ў тым, ці хочам мы застацца тымі, хто мы ёсць? Беларусамі. Еўрапейскім народам у еўрапейскай дзяржаве.

Сёння ўсё часцей можна пачуць: час нацыянальных дзяржаў прамінуў. На змену ім прыходзяць цывілізацыйныя дзяржавы, якія развіваюцца больш паспяхова. Найпершы прыклад – Кітай. Добра, няхай так. Але я не чуў і не чытаў, каб хто-небудзь у цывілізацыйным Кітаі сказаў ці напісаў, што час адмовіцца ад нацыянальнай мовы. Ніхто не даводзіць такога і у Еўропе. Наадварот, вунь як французы з немцамі, нарвежцы з фінамі ашчаджаюць свае мовы, змагаюцца з іншамоўнымі ўплывамі! Ды ўсе народы ў сённяшнім свеце, у якім культура падмяніеца цывілізацый, менавіта з дапамогай нацыянальнай культуры і мовы змагаюцца за саміх сябе, і толькі беларусы – саміх сябе супраць.

Чаму? Бо ў нас, як кажуць землякі Барадуліна, «добрый галовы, толькі з патыліцы зачэсаныя»?..

Вільгельм фон Гумбальдт – не для ўсіх аўтарытэт. Хоць бы па той прычыне, што не ўсе ў нас яго чыталі, а нехта нават не ведае, што такі быў. Для некага аўтарытэт – Іосіф Сталін, які таксама, пра што нават у песні співаеца, «у мовазнаўстве ведаў толк». Ён крытыкаваў вышэйзгаданага «лінгвіста-марксіста» Н. Мара – і вось з якіх пазіцый: «Мова адносіцца да грамадскіх з'яў. Яна нараджаеца і развіваеца з нараджэннем і развіццём грамадства. Яна памірае разам са смерцю грамадства».

Няма мовы – няма народа. У гэтым Сталін ведаў толк...

Хіба гэта не тыя ж кругі Гумбальдта? Круг існавання – і круг знікнення.

Для таго, каб мы не зніклі, Бог пасылае нам такіх чарапінікоў, як Рыгор Барадулін, які ў боскім малітвамі, і па-

ганскімі заклёнамі ў «Самоце паломніцтва», «Міласэрнасці плахі», «Евангеллі ад Мамы» аберагае нашу мову, а значыць, і народ. Тое самае ён робіць і ў сваім «Вушацкім словазборы».

Я праста қупаўся ў чысцюткай, як вушацкае возера Вечалле, беларускай мове, чытаючы рукапіс гэтай кнігі. Колькі слоў, ані ў якіх слоўніках не зафіксаваных. Якое мы да таго, што ёсць, яшчэ багацце маем! *Крэй* (вывернутае дрэва), *начніцы* (бяssonне), *недамаўлянкі* (намёкі), *пярэка* (хто ўсім пярэчыць), *руя* (гайння, чарада). А як граюць, бліскаюць (*блісь ды ясь!*) гаваркія слова ў прыказках, прымаўках! «У сваёй хаце і качарга маці», «Грэх у мех, а сам наверх», «Язык у роце, як чорт у балоце», «Ён моўча, а дума воўча». Ці якія моўныя россыпы ў запісаных Барадуліным аповедах простых людзей праста пра жыццё: «Кішка ў кішку лезе ад голаду... Жыццё такое: хлеб – госць... Памяць мне заарала (забылася). Гэтак ён ваяваў: аконь рылі, а ён бабам у лапаты ручкі ўстаўляў... Уперад ён піў па дзелу, а пасля так... Хачу дамоў, як вады напіцца...»

У Барадуліна болей за дзве сотні нататнікаў з вершамі ѹ самымі рознымі запісамі. Самому яму апрацаваць іх рукі не даходзілі, таму трэба сказаць самыя добрыя слова Наталлі Давыдзенка, якая гэта зрабіла, – і з'явіўся «Вушацкі словазбор». Цуд!

Я ўжо неяк пісаў, што Рыгор Барадулін нездарма называе сябе крывічом, бо ўвабраў у сябе ці не ўвесь крывіцкі дух, удыхнуўшы з ім усю мову крывіцкую. Ён адзіны беларускі паэт, які існуе толькі ѿ мове ѹ выключна ѿ ёй. Існуе гэткім жа неверагодным цудам, якім сама мова існуе ѿ пабураным – альбо дасюль не створаным – беларускім свеце. І ѿ гэтым свеце Барадулін робіць туую працу, якую ѿ іншых светах робіць народ: мовастваральнью. І яшчэ аберагальнью, бліскуча скарыстоўваючы ѹ тым самым захоўваючы тое, што народ ужо стварыў і за што некалі скажа дзякую свайму Паэту.

*Уладзімір Някляеў*

# *Светлае памяці мамы Куліны*

Мова тады родная, калі яна пачута ад маці, калі кожнае слова сагрэта сэрцам матчыным, калі кожны гук матчынай мовы з-пад матулінага сэрца.

Мама перадала мне найвялікшы дар – мову нашую крывіцкую з вушацкай падсветкай, з вушацкім прысмакам.

Мова Вушаччыны сягае ад паганскіх каранёў і да біблейскага неба.

Мова Вушаччыны праветраная скразнякамі часінаў, пакумленая з мовамі суседзяў.

Мова Вушаччыны ўвабрала ў сябе й задуменнасць незлічоных азёраў, і развагу бароў, і шчырасрэбраны позван крыніцаў, які выпраўляюць у свет упаўнелыя рэкі й рачулкі.

У мове нашай хапае й цнатлівага, й скаромнага. Вушацкія не дужа падкія на эўфімізмы, любяць называць усё сваімі імёнамі. Гэта паганская традыцыя, у якой чысціня бачання свету.

Вушацкі словазбор – спроба сабраць за адным бяседным сталом хоць крышачку непераўзыдзенага шматгалосся роднае мне зямлі, шматгалосся, якое, на жаль, пачынае глухнуць.

Мова прыкладаў і запісаў набліжана да вушацкага вымаўлення.

Калі запрашаў вушацкія слова на паперу, мне чуўся голас мамы Куліны, галасы маіх крэўных і блізкіх. Гэта й сустрэча, і развітанне.

Гэта мой паклон да зямлі тым, хто пялегваў праз вякі нашае самабытнае слова.

Дзякую табе, мама!

Дзякуй вам, мае родныя вушацкія людзі, якія не вы-  
ракліся свайго!

З мяне,  
Як камяні з зямлі,  
Вушацкія выходзяць словы.  
Яны ў мяне ўвайшлі  
Змалі,  
Каб іх ні ўроцы не ўзялі,  
Снягі не замялі,  
Дубровы  
З сабою словы не звялі  
У свой апошні шлях,  
Калі  
Іх зводзіць пачалі на дровы.  
Гудуць, пібы раі ў вуллі,  
Вядуць, як дома, перазовы,  
Ідуць раллёй, як жураўлі.  
Яны ратаі й кавалі,  
І хадакі ад мамы  
Словы  
Вушацкія.  
Іх кожны крок  
Мой бачыць слых,  
Мой чуе зрок.